

М. В. КАРАСЁВА

ТЭМЫ
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ БІЛЕТАЎ
ПА КУРСУ
ЭЛЕМЕНТАРНАЙ ТЭОРЫИ МУЗЫКІ

Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь
Беларускі інстытут праблем культуры

Інфарматоры ў сферы культуры
Інстытут праблем культуры
Беларускі інстытут праблем культуры

**Тэмы
экзаменацыйных білетаў
па курсу элементарнай тэорыі музыкі**

(кароткі канспект лекцый для навучэнцаў старэйшых
класаў музычных школаў і музычных вучылішчаў)

Мінск
БелІПК
1994

Укладальнік **Карасёва М. В.**, канд. мастацтвазнаўства,
дацэнт Маскоўскай дзяржаўнай кансерва-
торыі імя П. І. Чайкоўскага

Музычны рэдактар **Сцепанцэвіч К. І.**, канд. мастацтвазнаўства,
професар Беларускай акадэміі музыкі

*Рэкамендавана да друку кафедрай тэорыі музыкі
Беларускай акадэміі музыкі*

АД РЭДАКТАРА

Дадзены вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны Карасё-
вой М. В. з улікам пераемнай сувязі з айчыннымі і замежнымі праграмамі
і дапаможнікамі па курсу элементарнай тэорыі музыкі. Новаўядзеннем
з'яўляецца выкарыстанне асобага жанру, названага так: "Тэмы экзамена-
цыйных білетаў". У гэтых білетах коротка, але даволі ёміста пададзены ўесь
праграмны матэрыял прадмета, прыведзены гістарычныя звесткі аб асноўных
этапах развіцця навукі тэорыі музыкі ад старажытнасці да нашых дзён.
Значнае месца ў дапаможніку адведзена сучаснай музычнай практицы.
Сістэмнасць, лагічнасць у падачы розных тэмаў, дакладнасць тэарэтычных
азначэнняў, прастата і даступнасць выкладання дае магчымасць навучэнцам
трывала засвоіць даволі складаны курс, якім з'яўляецца элементарная
тэорыя музыкі.

Тэмы, што пропануе аўтар для экзаменацыйных білетаў, паслужаць
вялікай падмогай для навучэнцаў і выкладчыкаў.

У навучэнцаў ракурс пастаўленых ў білетах пытанняў абуджае пазнаваль-
ны інтерэс да прадмета, да самастойнага вывучэння навукова-тэарэтычных
работ аб законах музычнага мастацтва, эвалюцыі яго развіцця ў гісторыка-
стылістычным аспекте. У выкладчыкаў – на занятках па элементарнай
тэорыі музыкі (і асабліва па сальфеджыю) эканоміцца час, бо не трэба
тлумачыць тэарэтычны матэрыял, што пропануецца ў білетах. Вызвалены
час выкладчык можа актыўна выкарыстаць на ўроце для практычнай
работы, накіраванай на выхаванне слыхавых і творчых навыкаў.

Шматлодовы вопыт педагогічнай дзейнасці М. В. Карасёвой у дзіцячай
музычнай школе і музычным вучылішчы можа быць паспяхова выкарыста-
ны выкладчыкамі-тэарэтыкамі ў сваёй працы.

К. І. Сцепанцэвіч

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Пропанаваны вучэбна-метадычны дапаможнік уяўляе сабой тэзіснае выкладанне асноўных тэмаў курса элементарнай тэорыі музыкі. Ён адрасаваны, у першую чаргу, выкладчыкам, якія вядуць дадзены предмет у музычных школах і вучылішчах. У гэтым выпадку дапаможнік можа служыць у якасці праграмнай асновы лекцыйнай часткі (рэкамендацыі па правядзенні практичных заняткаў прыводзяцца ў дадатку да працы). Для навучэнцаў дадзены матэрыял будзе зручным "апорным канспектам" у самастойнай працаўцы матэрыялу і падрыхтоўцы да экзамену. Наяўнасць дапаможніка ў кожнага вучня здымае неабходнасць вядзення ім запісаў на ўроках, рэзка павышае ступень засваення матэрыялу і вызывае час для замацавання пройдзенага.

Галоўная асаблівасцю пропанаванага курса з'яўляецца прыбліжэнне яго да патрэб сучаснай музычнай практикі. Выхаванне музычнага слыху, здатнага да ладавага ўсведамлення сучаснай фальклорнай і прафесійнай музыкі, робіць неабходным як мага больш ранне асваенне ладоў, якія адрозніваюцца ад мажкору і мінора, распазнаванне іх індывідуалізага каларыту і ўсведамленне асаблівасцей іх прымянення ў розных нацыянальных культурах. Тое ж тычыцца і азнямлення навучэнцаў з асновамі сучаснай няйтэрцавай акордыкі, нерэгулярнай рytмікі і да т. п. Натуральная, што вывучаецца ў курсе тэорыі музыкі тэмы павінны мець практичнае слыхавае замацаванне на занятках па сальфеджью, дзе тэарэтычна асвоенныя лады ці акорды павінны інтаванацца, пазнавацца на слых і г. д.

Другая асаблівасць курса заключаецца ў частковым выкананні ім функцыі ўводзін у гармонію. Гэта тычыцца, напрыклад, такіх тэм, як класіфікацыя акордаў, альтэрэзацыя...

Разам з тым адбор тэматычнага матэрыялу і яго аб'ём устанаўліваюцца ў адпаведнасці з узроставымі асаблівасцямі ўспрымання навучэнцаў і з улікам абмежаванай колькасці вучэбных гадзін, што адводзяцца на дадзеную дысцыпліну. У сувязі з гэтым у пропанаваных 20 білетах змяшчаюцца толькі самая галоўная звесткі па курсе тэорыі музыкі. Неабходна падкрэсліць, што дапаможнік не ставіць мэтай замяніць падручнік і тым больш – змястоўны расказ педагога на ўроку з паказам прыкладаў з музычнай літаратуры, праслухоўванием запісаў, выкананнем творчых работ – сачыненнем музычных п'ес у пэўных ладах і г. д.

У дадатку даюцца 20 кароткіх аз начэнні ў асноўных музычных тэрмінаў. На экзамене яны могуць быць выкарыстаны ў якасці другіх пытанняў біleta. Значнае месца займаюць тэрміны, звязаныя з музычнай мовай XX ст.

У якасці дапаўнення да асobных білетаў у дадатку змешчаны некаторыя цікавыя для навучэнцаў звесткі. Акрамя таго, там прыведзены ўзоры практичных зацягніц (вусных і пісьмовых).

Дадзены курс элементарнай тэорыі музыкі быў створаны і праводзіўся ўкладальнікам у VII–VIII класах Цэнтральнай сяродняй спецыяльнай музычнай школы при Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага.

Білет 1. Музычная тэорыя. Асноўныя этапы развіцця

Музыказнаўства прынята падзяляць на 2 асноўныя часткі:
тэарэтычнае – вывучае законы, якім падпарадкоўваецца музычная творчасць у асобнай эпохі і пры змене эпох;

гісторычнае – вывучае гісторыю музыкі па краінах і эпохах.

Музычнай тэорыя вывучае законы пабудовы гармоніі, мелодыкі, рytмікі, поліфію, інструментоўку. Яна ўзнікла ў глыбокай старажытнасці, калі мастацтва і навука яшчэ не былі падзелены. Музыка была цесна звязана з філасофіяй, астралогіяй, міфалогіяй, тэалогіяй (рэлігійнымі вучэннямі).

Стараражытная Грэцыя. Музычнай тэорыя развівалася ў філасофскіх школах. Была створана сістэма дыятанічных сяміступенных ладоў (названых па абласцях Стараражытнай Грэцыі: лідзійскі, дарыйскі і г. д.); зроблена класіфікацыя інтэрвалаў. У VI ст. да н. э. Піфагорам устаноўлены строй па чистых квінтах.

Парадак у музыцы разумеўся як адлюстраванне парадку ў космасе.

Сярэднія стагоддзі. Музычнай тэорыя развіваецца ў кляштарах. У сярэдневяковай школе тэорыя ўваходзіла ў лік чатырох галоўных навук разам з арыфметыкай, геаметрыяй і астраноміяй – гэта называлася "квадрывіум".

Атрымала развіццё сістэма старажытнагрэчаскіх ладоў (пачалі называцца "царкоўнымі" – VIII ст.);

праведзена рэформа нотнага пісьма манахам Гвідо д'Арэцца; уведзены 4-х лінейны нотны стан і складавае абазначэнне ступеняў (XI ст.);

створаны правілы двухгалося. Тэрцыі і сексты былі прызнаны кансанансамі (раней яны лічыліся дысанансамі, таму што ў піфагоравым ладзе яны гучалі фальшыва).

Адраджэнне. У XVI ст. тэарэтыкі Гларэн і Царліна вылучылі іанійскі і эалійскі лады як асабліва важныя: з іх пачалі фарміравацца мажкор і мінор. Лады паступова перасталі разумецца як аднагалосыя.

XVII – XVIII стагоддзі. Складваецца вучэнне аб класічнай гармоніі. Ж.Ф.Рамо, напісаў "Трактат аб гармоніі", дзе ўстанавіў прынцып ператварэння інтэрвалаў і акордаў, трыванальныя функцыі (*T, S, D*).

XIX стагоддзе. Развіваюцца вучэнні аб музычных формах, поліфії.

XX стагоддзе. Музыка выходзіць за рамкі мажкору і мінора.

Новыя адносіны да дысанансу: ён становіцца свабодным і неабавязковым павінен вырашыцца ў кансананс;

тэрцавы прынцып будовы акорда губляе сваю ролю: з'яўляюца нятырцавыя акорды (напрыклад, квартакорды, квінтакорды і інш.);

з'яўляюца новыя сістэмы ладоў, напрыклад, сіметрычныя лады (іх абургунтаваў Аліёе Месіан);

ствараюца новыя сістэмы арганізацыі музычных гукаў, якія адрозніваюца ад класічнай танальнасці (напрыклад, дадэкафонія А.Шонберга і інш.).

Білет 2. Музычны гук – яго асноўныя якасці. Абертонавы гукарад. Зонныя харектары музычнага слыху

Гук – гэта хвалі, што ўзнікаюць у выніку хістання якой-небудзь крыніцы гуку: струны, паветранага слупа, мембрany.

Чатыры асноўныя якасці гуку: *гучнасць, вышыня, працягласць, тэмбр.* Яны залежаць:


1. *Гучнасць* – ад амплітуды хістання (чым больш амплітуда, тым мацней гук).

2. *Вышыня* – ад частаты хістання (чым частцей хістанні, тым вышэй гук).

3. *Працягласць* – ад працягласці хістання.

4. *Тэмбр* – ад формы гукавай хвалі і набору абертонau.

Абертоны – гэта частковыя тоны (струна хістаецца і цалкам і часткамі). Абертонавы ці натуральны гукарад:



Першыя 6 абертонau складаюць мажорнае трохгучча, таму яно акустычна больш устойлівае, чым мінорнае.

Музычны слых успрымае кожны гук не як кропку, а як зону. Напрыклад, гук "a" можа быць крыху вышэй ці ніжэй камертона, але не стане для слыху "b" ці "gis" і г. д.

Зонныя харектары музычнага слыху адкрыў Н. Гарбузаў.

Білет 3. Музычны лад. Энгарманізм

Музычны лад – гэта сістэма гукавышынных адносін. Тып ладу залежыць ад усталяваных патрабаванняў да музычнага слыху. Тры асноўныя тыпы музычнага ладу: піфагораў, чисты, раўнамерна-тэмпераваны.

Піфагораў лад. Лад па чистых квінтах (Старожытная Грэцыя). Піфагор здзяйсніў эксперыменты з гармоніяй нябесных свяцілаў. Ён лічыў, што кансанансы – гэта квarta, квінта і актава, а тэрцыі і секты – дысанансы. У яго ладзе яны гучалі фальшыва, але старожытнагрэчаская музыка была пераважна аднаголосай і фальш не адчуваўся.

Чисты лад (натуральны) – яго абургунтаваў італьянскі вучоны Дж. Царліна (сярэдзіна XIV ст.). Лад گрунтуецца на вялікіх тэрцыях, якія гучыць чыста. У той час развівалася вакальнае шматгалоссе, для чаго і спатрэбілася чысцінія тэрцый.

Раўнамерна-тэмпераваны лад (з дзяленнем актавы на 12 аднолькавых пяцітонau). Гэты лад быў неабходны для інструментальнай шматгалосай музыкі, чысціні гучання. Яго стварыў нямецкі арганіст А. Веркмейстар (канец XVII ст.). Зручнасць ладу практычна пацвердзіў І. С. Бах у "Добра тэмпераваным клавірі".

Камертон быў вынайдзены ў пачатку XVIII ст. (Эталон настройкі – "ля" першай актавы – з тых часоў змяніўся: ён павышаецца ад 120 да 442 герц).

Энгарманізм гукаў – гэта роўнасць іх па гучанню пры адрозненні ў назве. Ён стаў магчымым толькі ў раўнамерна-тэмпераваным ладзе.

Два тыпы энгарманізму інтэрвалаў і акордаў:

- актыўны – пры змяненні назвы і напісання: *as-h → gis-h*;

- пасіўны – без змены значэння: *gis-h → as-ces*.

Білет 4. Музычная натацыя


Натацыя – гэта сістэма знакаў, якая прымяняецца для запісу музыкі. У старожытнасці было шмат варыянтаў натацыі.

Два асноўныя: *літарная і складовая*.

Літарная натацыя з'явілася яшчэ ў Старожытнай Грэцыі. У Сярэднія стагоддзі гукарад будаваўся як бы фрыгійскі "ля" і азначаўся літарамі

лацінскага алфавіта: *a, b, c, d, e, f, g*. У XVI ст. ў Германіі з'явілася літара *“h”*, паколькі асноўным тонам гукарада стаў не *ля*, а *до*.

Складовая натацыя – яе прыдумаў італьянскі манах Гвідо д'Арэццо (XI ст.). Ён увёў 4-радковы нотны стан (да гэтага быў спачатку адзін радок, потым два, а пяць стала толькі у XIV ст.). Гвідо адзначыў літарамі вышыню кожнай лініі:



Гвідо ўвёў склады, што абазначаюць назвы ступеняў (арэцінскія склады). Для гэтага ён узяў пачатковыя склады першых 6 радкоў гімна св. Іаану, апякуну спевакоў. Кожны радок гімна пачынаўся ступенню вышэй (*до, рэ, мі, фа, соль, ля*). Пазней з'явілася назва ноты *“сі”* (скарочана – св. Іаан). У другой палове XVII ст. нязручны для спеваў склад *“ит”* замянілі на *“до”*.

Акрамя літарнай і складовай натацыі былі яшчэ графічныя:

Неўменная натацыя – выкарыстоўвалася да Гвідо. *Неўмы* – значкі над текстам, яны ўказвалі прыблізны напрамак мелодыі (у Старажытнай Русі такі тып натацыі называўся *крукавы*).

Мензуральная натацыя – выкарыстоўвалася для абазначэння рytму (XIII-XVI стст.). Працягласць абазначалася чорнымі і белымі квадратамі і ромбамі. Самая вялікая называлася *максіма*. Ад гэтай натацыі да нас дайшла працягласць *“брэвіс”* (♩), якая роўная дзвюм цэлым, а таксама знак ♩ для абазначэння паскарэння тэмпу ўдвай.

Асноўныя правілы сучаснай літарнай натацыі:


- 1) дыезы паказваюцца канчаткам *-is*;
- 2) бемолі *-es*;
- 3) дубль-дыезы і дубль-бемолі – канчаткамі *-isis* і *-eses*;
- 4) выключэнні – *as, es, b*.

Білет 5. Музычныя ключы

Ключ – гэта знак, які ставіцца на адной з нотных лінеек і дае ноце на гэтай лінейцы назуву.

Існуюць тры сістэмы ключоў: 1. Соль, 2. Фа, 3. До.


Два ключы *“Соль”* – вызначаюць *“соль”* першай актавы.
скрыпічныі старафранцузскі




Тры ключы *“Фа”* – вызначаюць *“фа”* малой актавы.
барытонавыі басавыі басапрафундавыі



Чатыры ключы *“До”* – вызначаюць *“до”* першай актавы.
сапранавыі мецо-сапранавыі альтавыі тэнаровыі



Ключы шырокая прымяняліся ў XIV-XVII стст. ў шматгалосай вакальнай музыцы (адсюль іх назва – ад галасоў хору). Зараз харавыя партытуры пішуцца ў двух асноўных ключах: скрыпічным і басовым. Партия тэнара, напісаная ў скрыпічным ключы, співаецца на актаву ніжэй (на гэта часта паказваюць адпаведныя знакі):



Прыклады выкарыстання ключоў у інструментальнай музыцы:
альтовыі – у партыях альта; тэнаровыі – у партыях віяланчэлі,
трамбона, фагота.

Білет 6. Рытм у музыцы

Рытм – суразмеранае чаргаванне розных ці аднолькавых працягласцяў гукаў (суразмеранае – значыць падпіадрэдкаванае метру).

Да XVII ст. музычная рытміка не была акцэнтнай, падпіадрэдкаванай законам текта. У XVII ст. развіваецца акцэнтная, тектавая рытміка. Існуе два асноўных тыпы акцэнтнай рытмікі:

1. Рэгулярна-акцэнтная (XVII-XIX стст.).

2. Нерэгулярна-акцэнтная (ХХ ст.).

Рэгулярна-акцэнтная рыміка – галоўныя прызнакі: пастаянны размер (просты ці складаны) і выразна выдзеленая метрычныя долі. Пераважае асноўнае дзяленне працягласцяў:

- ноты без кропак дзелянца на 2 часткі (цэлая роўная дзвюм палавінным і г. д.);
- ноты з кропкамі дзелянца на 3 часткі (палавінная з кропкай роўная тром чвэрцям і г. д.).

Асноўнае дзяленне шырока выкарыстоўвалася ў эпоху венскіх класікаў. У XIX ст. ў эпоху рамантызму ўзнікла імкненне змякчыць метрычныя ўдары ў рытме. Часцей сталі выкарыстоўваць:

сінкопы – перанясенне рымічнага акцэнту з моцнай на больш слабую долю метра. Прыклады:

"ланцужкі сінкоп":

умоўнае рымічнае дзяленне – дзяленне працягласцяў на любую колькасць роўных частак.

Дзяленне нот без кропак утварае:

Больш лробныя дзяленні: *акталь* (на 8), *новемоль* (на 9), *дэцымоль* (на 10) і г. д.

Дзяленне нот з кропкай утварае:

дуоль (на 2 замест 3):

квартоль (на 4 замест 3):

полірымія – адначасовае спалучэнне асноўнага і ўмоўнага рымічнага дзялення.

Прыклады:

Нерэгулярна-акцэнтная рыміка звязана з пераменнымі і змешанымі размерамі і пазатактавымі формамі рытму.

Білет 7. Музычны метр. Размеры. Групаванне працягласцяў. Поліметрыя

Метр – раўнамернае чаргаванне моцных і слабых доляў часу.

Двухдольны метр – 2: моцная – слабая.

Трохдольны метр – 3: моцная – слабая – слабая.

Размер – паказ долі метра пэўнай працягласцю.

Запіс дробам:

у лічніку колькасць доляў: 2 3 4 6 і г. д.;

у назоўніку працягласць долі: чвэрць, восьмая і г. д.

Размеры дзелянца на: *простыя*, *складаныя*, *змешаныя*.

Простыя размеры – маюць 2 і 3 долі пры адным акцэнце.

Прыклады: 2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8.


Групаванне працягласцяў грунтуюцца на аддзяленні метрычных доляў такта:

у размерах, дзе метрычная доля менин чвэрці (3/8, 3/16), працягласці

злучающа агульным рабром:




могуць выкарыстоўвацца працягласці і паўзы, роўныя цэламу такту:



ноты і паўзы з кропкай пішуцца ў пачатку метрычнай долі:



Выключэнні: сінкопы –



(таксама асобая фразіроўка і вакальнае групаванне).

Складаныя размеры – утвараюцца ад зліція аднолькавых простых размераў (першы акцэнт у іх лічыцца галоўным):

складаныя двухдольныя – 4/4, 4/2 (2+2);

складаныя трохдольныя – 6/4, 6/8 (3+3), 9/8 (3+3+3),
12/8 (3+3+3+3).

Асноўнае правіла групавання ў складаных размерах: простыя такты павінны быць аддзелены адзін ад аднаго:



(астатнія правілы і выключэнні тых жа).

Зменшаныя размеры – утвараюцца ад зліція розных простых размераў:

пяцідольныя – 5/8, 5/4 (2+3 ці 3+2);

сямідольныя – 7/8, 7/4 (3+4 ці 4+3);

васьмідольныя – 8/8 (напрыклад, 3+2+3) і інш.

Размеры могуць быць *настаяннымі і пераменными*.

Пераменныя размеры зредку бываюць перыядычна пераменными – яны могуць мяняцца праз аднолькавую колькасць тактаў: 2/4, 3/4.

Поліметрыя – адначасовае спалучэнне па вертыкалі некалькіх розных размераў (напрыклад, 6/8 і 3/4).

Білет 8. Дыятоніка і храматыка (інтэрвалы і акорды)

Дыятоніка – гэта сямігукавая сістэма; усе гукі ў ёй могуць быць размешчаны па чистых квінтах (*f-c-g-d-a-e-h* – і г. д.).

Дыятанічнымі называюцца інтэрвалы і акорды, якія будуюцца паміж ступенямі дыятанічных ладоў (напрыклад, натуральнага мажору і мінору) і могуць быць размешчаны па чистых квінтах:

інтэрвалы

акорды



Дыятанічныя інтэрвалы – усе вялікія, малыя, чистыя і трытон.

Дыятанічныя акорды – мажорныя, мінорныя і паменшанае трохгучча, усе малыя септакорды, вялікі мажорны септакорд, вялікі нонакорд.

Храматыка – дванаццацігукавая паўтонаовая сістэма.

Два віды храматызму: *унутрытанальны і мадуляцыйны*.

Храматычныя інтэрвалы – усе паменшаныя і павялічаныя (акрамя трытона), двойчы павялічаныя інтэрвалы.

У храматычных інтэрвалах па прымяненню ў ладзе выдзяляюцца:

характэрныя – у гарманічных відах мажору і мінору: пав.2, пам.7, пав.5, пам.4;

альтэрваныя – з альтэрванымі ступенямі: пав.6, пам.3, дзв. пав.4, дзв. пам.5, дзв. пав.1 ці 8, дзв. пам.8 і інш.


Храматычныя інтэрвалы не маюць самастойнага гучання і энгарманічна роўныя дыятанічным інтэрвалам, яны заўсёды патрабуюць вырашэння.

Храматычныя акорды – акорды, якія складаюцца з храматычных інтэрвалаў (напрыклад, яны ёсьць у пав. трохгуччи, пам. септакордзе, вялікім мінорным септакордзе, вялікім мажорным септакордзе з пав.5, малым нонакордзе).

Білет 9. Кансанансы і дысанансы (інтэрвалы і акорды)

На кансанансы і дысанансы сугуччы падзяляюцца па якасці іх гучання. Кансанансы – гэта сугуччы злітнага, зладжанага гучання. Дысанансы – сугуччы нязлітнага нязладжанага гучання.

Кансаніруочыя інтэрвалы ляжаць у пачатку абэртонавай шкалы і матэматычна з'яўляюца больш простымі лічбавымі адносінамі хістанняў, чым дысаніруочыя інтэрвалы:



Кансанансы дзеляцца на дасканалыя і недасканалыя.

Дасканалыя – чистыя: прыма, актава, квінта, кварты (установілі яшчэ піфагарэйцы ў Старажытнай Грэцыі).

Недасканалыя – вялікія і малыя тэрцыі і секты (іх прызналі кансанансамі толькі ў XIII ст.).

Кансаніруочыя акорды – акорды, якія складаюцца толькі з кансаніруочных інтэрвалаў (напрыклад, мажорнае і мінорнае трохгучы).

Кварты займае асаблівае становішча: калі яна бярэцца ад баса, то яна лічыцца дысананансам. Таму, напрыклад, мажорны секстакорд (дзе кварты ў верхніх галасах) – кансананс, а квартсекстакорд (з квартай ад баса) – лічыцца дысананансам і патрабуе пасля сябе вырашэння: *K-D-T*.

Дысаніруочыя інтэрвалы матэматычна з'яўляюца больш складанымі адносінамі хістанняў, чым кансанансы. Напрыклад: 5:9 = м.7 і г.д.

Дысанансы падзяляюцца на мяккія і жорсткія:

мяккія – м.7 і в.2, ч.4 (ад баса);

жорсткія – трытон, в.7, м.2.

У ладзе акрамя таго дысаніруюць усе храматычныя інтэрвалы. Дысаніруочыя акорды – акорды, якія маюць ў сваім складзе дысаніруочыя інтэрвалы (напрыклад, пам. і пав. трохгучча, усе септакорды, монакорды).

Вырашэнне дысананансу – гэта пераход яго ў кансананс (калі гэты кансананс няўстойлівы, то ён затым пераводзіцца ва ўстойлівый).

Пры вырашэнні дысаніруочы гук вядзецца на ступень уніз ці застоецца на месцы:

секунды – дысаніруюць ніжнім голасам;

септымы – дысаніруюць верхнім голасам;

кварты – дысаніруюць любым голасам.

плаўныя вырашэнні



Забараняеца весці септыму ў актаву, секунду ў прыму.

У сучаснай гармоніі дысанансы могуць выкарыстоўвацца свабодна – г. зн. без абавязковага вырашэння.

Білет 10. Сугучнасці і акорды. Асноўныя віды акордаў

Сугучнасць – гэта любое спалучэнне некалькіх гукаў па вертыкалі.

Акорд – у класічнай гармоніі: сугучнасць, размешчаная па тэрцыях;

– у сучаснай гармоніі: любая самастойная сугучнасць, пабудаваная па пэўнаму прынцыпу.

Усе акорды падзяляюцца на **тэрцавыя** і **ніятэрцавыя**.

1. Тэрцавыя: трохгучы, септакорды, монакорды (радзей ундэцымакорды: *f-a-c-e-g-h*).

Тоны тэрцавых акордаў называюцца: прыма, тэрцыя, квінта, септыма, мона і г.д.

Тэрцавыя акорды маюць **ператварэнні**: два – у трохгучча, тры – у септакорда (у монакорда ператварэнні малаўжывальныя).

Гукі, якія не ўваходзяць у склад тэрцавых акордаў, называюцца **неакордавымі**.

2. Ніятэрцавыя акорды дзеляцца на дзве групы:

– вытворныя ад тэрцавых: акорды з **пабочнымі тонамі** (напрыклад, дамінанта з сектай – секта ўзята замест квінты);

– уласна ніятэрцавыя: квартакорд, квінтакорд, кварттритонакорд, тритонквартакорд.

Класцер – гэта акорд, гукі якога размешчаны запар па пяцітонах і тонах. Утварае малаянічную гукавую пляму.

Поліакорд – гэта шматгучны акорд, які расслойваецца на некалькі адносна самастойных частак.

Білет 11. Трохгуччы і септакорды

Трохгучча – акорд з 3 гукаў, размешчаных па тэрцыях.

Септакорд – акорд з 4 гукаў, размешчаных па тэрцыях.

Чатыры віды трохгуччая: 2 кансанансныя (мажорнае і мінорнае)
2 дысанаңсныя (паменшанае і павялічанае).

Мажорнае і мінорнае трохгуччы – аснова мажорнага і мінорнага ладу, класічнай гарманічнай танальнасці (у адрозненні ад устою ў аднагалосых ладах).

У музычнай тэорыі да XVI ст. мажорнае і мінорнае трохгуччы не лічыліся самастойнымі акордамі, а разглядаліся як спалучэнне квінты і двух тэрций: в.3 + м.3 у мажорным трохгуччы, м.3 + в.3 у мінорным трохгуччы.

Першую тэорыю мажорнага і мінорнага трохгуччая як самастойных акордаў даў Дж. Царліна (сярэдзіна XVI ст.), які назваў іх "гармоніямі".

Паменшанае і павялічанае трохгуччы не маюць пэўнага ладавага нахілення, няўстойлівыя і патрабуюць вырашэння.

(Пабудова – пам. трохгучча: м.3 + м.3, пав. трохгучча: в.3 + в.3). У сучаснай музыцы з'яўляюцца асновай для некаторых сіметрычных ладоў (пам. трохгучча – для ладу "тон-паўтон", пав. трохгучча – для цэлатонавага ладу і г. д.).

Два ператварэнні трохгуччя:

1. Секстакорд.
2. Квартсекстакорд.

Выкарыстоўваюцца ў класічнай гармоніі:

- a) усе ператварэнні мажорных і мінорных трохгуччая. **Квартсекстакорд** можа выкарыстоўвацца толькі як: кадансавы (у кадэнцыі на моцнай долі), праходзячы і дапаможны (на слабых доліх);
- b) паменшаны секстакорд (не выкарыстоўваецца пам.трохгучча і пам.квартсекстакорд);
- v) павялічанае трохгуччча з ператварэннямі выкарыстоўваецца як

дамінанта з сектай (ці з павышанай квінтай), альбо ў якасці затрымання да другога акорда.

Ператварэнні павялічанага трохгучча энгарманічна роўныя асноу наму віду.

Сем відаў септакордаў: 3 малыя + 3 вялікія + 1 паменшаны:

a) малыя (з м.7. па краях акорда): малы мажорны, малы мінорны, малы з паменшанай квінтай;

b) вялікія (з в.7. па краях акорда): вялікі мажорны, вялікі мінорны, вялікі з павялічанай квінтай;

v) паменшаны (з паменшанай септымай па краях акорда). Усе септакорды – дысанансы і патрабуюць вырашэння. Тон септымы пры вырашэнні вядзеца ўніз ці застаецца на месцы.

Тры ператварэнні септакордаў:

1. Квінцсекстакорд.
2. Тэрцквартакорд.
3. Секундакорд.

Па выкарыстанні ў танальнасці септакорды падзяляюцца на: **галоўныя** – септакорды V, VII, II ступеняў; **лабочныя** – септакорды астагніх ступеняў.

Галоўныя (акрамя D₇) маюць два варыянты вырашэння ў тоніку: непасрэдна і праз адно з ператварэнняў D₇.

Лабочныя звычайна вырашаюцца з прымяненнем дыятанічнай секвенцы: септыма і квінта акорда ідуць на ступень уніз.

Білет 12. Віды мажору. Характэрныя акорды гарманічнага мажору

Мажор – лад, які мае ў аснове вялікае (мажорнае) трохгучча. Узнік з іанійскага ладу ў XVI ст.

Эпоха класічнага мажору і мінору наступіла з XVII ст.

Натуральны мажор мае дзве разнавіднасці:

a) гарманічны мажор – з шостай паніжанай ступенню. Ужываецца з канца XVII ст., служыць узмацненню імкнення S i D у тоніку;

б) меладычны мажор – з сёмай і шостай паніжанымі ступенямі. Сустракаецца радзей, з сярэдзіны XIX ст., служыць узмащенню ма- няўнічасці ладавага гучання (сходны па выкарыстанню са змешанымі падамі).

Характэрныя акорды гарманічнага мажору – гэта акорды, у якіх выкарыстана шостая паніжаная ступень ладу.

У акордах субдамінантавай групы (VI, IV, II ступені):

	Натуральны мажор:		Гарманічны мажор:	
Трохгуччы	VI ст.	мінорнае	павялічанае	
	IV ст.	мажорнае	мінорнае	
	II ст.	мінорнае	паменшанае	
Септакорд	VI ст.	малы мінорны	вялікі з пав.5	
	IV ст.	вялікі мажорны	вялікі мінорны	
	II ст.	малы мінорны	малы з пам.5	

У акордах дамінантавай групы (V, VII ступені):

Септакорд	VII ст.	малы з пам.5	паменшаны
Нонакорд	V ст.	вялікі дамінантавы	малы дамінантавы

C-dur



Білет 13. Віды мінору. Характэрныя акорды гарманічнага мінору

Мінор – лад, які мае ў аснове малое (мінорнае) трохгучча. Узнік з эалійскага ладу ў XVI ст.

Асноўным відам мінору ў єўрапейскай класічнай гармоніі лічыцца гарманічны мінор, таму што ён мае сёмую павышаную ступень, што абвастрае імкненне ў тоніку.

Меладычны мінор мае сёмую і шостую павышаныя ступені.

Выкарыстоўваецца, як правіла, пры ўзыходным руху мелодыі. Мэтай павышэння шостай ступені з'яўляецца пазбяганне меладычнага ходу на пав.2, забароненага ў класічнай гармоніі. (Зрэдку меладычны

мінор сустракаецца і ў сыходным руху – напрыклад, у якасці характэрных зваротаў у Э.Грыга).

Натуральны мінор – адсутнасць павышэння сёмай ступені аслабляе яе імкненне ў тоніку, стварае магчымасць з'яўлення ладавай пераменнасці (напрыклад, паралельна-пераменнага ладу).

Сустракаецца часцей у народнай музыцы.

У класічнай гармоніі натуральны мінор выкарыстоўваецца толькі ў фрыгійскіх зваротах пры гарманізацыі верхняга сыходнага тэтрахорда. Пры гэтым пасля натуральнай D можа ісці S.



Характэрныя акорды гарманічнага мінору – гэта акорды, у якіх выкарыстана сёмая павышаная ступень ладу.

У акордах дамінантавай групы (V, VII, III ступені):

	Натуральны мінор	Гарманічны мінор
Трохгуччы	VII ст. мажорнае	паменшанае
	V ст. мінорнае	мажорнае
	III ст. мажорнае	павялічанае
Септакорд	VII ст. малы мажорны	паменшаны
	V ст. малы мінорны	малы мажорны
	III ст. вялікі мажорны	вялікі з пав.5
+		
Септакорд	I ст. малы мінорны	вялікі мінорны

C-moll



Білет 14. Танальнасць. Квіントавы круг. Роднасць танальнасці

Танальнасць – гэта высотнае становішча ладу.

У класічнай сістэмэ гармоніі танальнасць разумеецца як гарманічная

тана́льнасць – з трыма галоўнымі функцыямі : (T, S, D). (У адрозненне ад мадальных ладоў з сістэмай меладычных устойў).

Функцыянальная сістэма класічнай тана́льнасці:

S-группа	тоніка	D-группа

У S-группе: самая мошная гармонія – II ступені,
самая слабая – VI ступені.

(Магчымы рух гармоній толькі ад больш слабай да больш мошнай : VI – IV – II).

Роднасныя тана́льнасці (ступень роднасці) – гэта шэсць тана́льнасцяў, танічныя трохгуччы якіх знаходзяцца на ступенях дадзенай тана́льнасці (у яе натуральным і гарманічным выглядзе).

Тана́льнасці дыятанічнай роднасці (маюць розніцу ў адзін ключавы знак): паралельная тана́льнасць, субдамінанта з паралеллю, дамінанта з паралеллю, а таксама:

для мажору – тана́льнасць мінорнай субдамінанты;
для мінору – тана́льнасць мажорнай дамінанты.

Напрыклад: для D-dur – h, G, e, A, fis + g.

У роднасныя тана́льнасці найбольш часта робяцца адхіленні і мадуляцыі. Яны таксама служаць прамежнымі тана́льнасцямі для мадуляцый у больш далёкія тана́льнасці (II і III ступені роднасці).

Квінтавы круг – сістэма размяшчэння тана́льнасцяў па чистых квінтах (па стрэліцы гадзінніка ў бок дыезаў і супраць стрэлкі гадзінніка ў бок bemоляў). Ужывальнымі лічыцца тана́льнасці да сямі знакаў уключчна.

Тры групы энгарманічна роўных тана́льнасцяў:

H – Ces (5–7 зн.), Fis – Ges (6 зн.), Cis – Des (7–5 зн.)
gis – as dis – es ais – b

У сучаснай гармоніі існуе *храматычная тана́льнасць*, у якой на кожной з 12 ступеняў храматычнай гамы можа быць набудаваны любы акорд. (Шырокая выкарыстана ў музыцы Пракоф'ева, Шастаковіча, Хіндзіміта).

Правілы абазначэння акордаў: **VII** – высокая II ст., **HII** – нізкая II ст., **VI>** – мінорае трохгучча VI ступені, **VI<** – мажорнае трохгучча VI ступені.

аднатэрцавая тана́льнасці

I HII> HII> BIV> BIV< VII< i g. d.

Білет 15. Альтэрацыя (меладычных ступеняў, інтэрвалалаў, акордаў)

Альтэрацыя (у перакладзе з лацінскага – "змяненне").

У вучэнні аб гармоніі альтэрацыя – храматычнае змяненне няўстойлівых ступеняў ладу, якое абвастрае іх імкненне ва ўстойлівія.

мажор	мінор

Альтэраванымі называюцца інтэрвалы і акорды, якія змяшчаюць альтэраваныя ступені.

Уласна альтэраваныя інтэрвалы: пам.3, пав.6, дв.пав.4, дв.пам.5, дв.пав.1 (8), дв.пам.8.

Альтэрованыя акорды S-группы.

Утвараюцца у першую чаргу шляхам павышэння IV ступені, якая адпавядае ў гэтым выпадку ўводнаму тону да дамінанты. Таму яны называюцца акордамі *двойной дамінанты* (DD). Прывклады:

II⁷ (DD₇) II⁹ (DD₉) II⁷ (DD₇) II⁹ (DD₉)

Прывклад харектэрнай гармоніі з II нізкай ступенню – *неапалітанскі септакорд*: HII⁶.

Альтэрованыя акорды D-группы.

Утвараюцца у першую чаргу шляхам паніжэння (ці павышэння – у

мажоры) II ступені. Прыклады:



Білет 16. Лад. Мадальныя лады. Сяміступенныя змешаныя дыятанічныя лады

Лад – гэта сістэма гукаў, аб'яднаных агульным устоем.

Два асноўныя тыпы ладоў: танальныя і мадальныя.

Танальныя лады – мажор і міnor класічнага тыпу, з танаальным цэнтрам у выглядзе трохгучча, з яскрава акрэсленымі танаальнымі функцыямі (*S, D, T*) (тое ж, што і гарманічная танальнасць).

Мадальныя лады – аднагалосыя меладычныя лады з адным ці некалькімі ўстоймі. Для іх харктэрна частая ладавая пераменнасць. Характэрная для стараадаўняй і народнай музыкі.

Асноўныя групы мадальных ладоў:

1. **Пентатоніка** (ангемітонная, гемітонная).
2. **Дыятанічныя сяміступенныя лады.**
3. **Геміольныя лады.**
4. **Змешаныя дыятанічныя лады.**
5. **Сіметрычныя лады.**

Адрозніваюць **старую мадальнасць** і **новую мадальнасць**.

Стара мадальнасць звязана ў першую чаргу з выкарыстванием дыятанічных сяміступенных ладоў у еўрапейскай музыцы IX – XVI стст. (напрыклад, у царкоўных спевах, ад гэтага – зредку сустракаеца назва "царкоўныя лады").

Сем відаў ладоў:

- іанійскі і эалійскі (супадаюць па гукарадзе з натуральным мажорам і міномарам);
- 2 лады мажорнага нахілення:
лідзійскі (з IV ст.), міксалідзійскі (з VII ст.);
- 2 лады мінорнага нахілення:
фригійскі (з VI ст.), фрагійскі (з III ст.);
- лакрыйскі лад – не мае канкрэтнага ладавага нахілення (з пам. трохгуччам у аснове).

Характэрны прыклад старамадальной гармоніі – музыка Дж. Палесціны і О. Лассо.

Паколькі гэтыя лады распаўсюджаны ў музычным фальклоры, іх нярэдка называюць ладамі народнай музыкі.

Новая мадальнасць узнікла ў прафесійнай музыцы ў сувязі з адраджэннем інтэрэсу да мадальных ладоў (як і ў фальклоры наогул) у XIX – XX стст. Элементы мадальных ладоў могуць "украпвацца" ў мажора-мінорную гарманічную танальнасць.

Змешаныя лады – утварающа ад змешвання розных ладавых гукарадаў. Прыклады змешаных сяміступенных ладоў, што найбольш ужываюцца:

- **лідзійска-міксалідзійскі**: маж. з IV + VII ст.;
- **"украінскі"**: мін. з IV + VI ст.;
- **"румынскі"**: маж. з II + IV + VII;
- **дамінантавы ("іспанскі")**: маж. з III + VII ст.



Поліладавасць – узнікае ў выніку адначасовага спалучэння двух ці некалькіх ладавых гукарадаў (шмат прыкладаў у творчасці Б. Бартака).

Білет 17. Пентатоніка. Геміольныя лады. Сіметрычныя лады

Сярод ладоў, якія адрозніваюцца ад мажору і мінору, выдзяляюцца групы:

1. **Пентатонавыя ладоў** (пяціступенных).
2. **Дыятанічныя сяміступенныя ладоў.**
3. **Геміольныя ладоў** (з павялічанай секундай).
4. **Змешаныя дыятанічныя ладоў** (сямі – і больш ступеных).
5. **Сіметрычныя ладоў** (храматычных, заснаваных на тэмпераваным ладзе).

Пентатоніка – два віды: **ангемітонная** і **гемітонная**.

Ангемітонная пентатоніка (беспаўтонавая) – пяцігучная сістэма, усе гуки якой могуць быць размешчаны па чистых квінтах. З-за адсутнасці тритонау і паўтонау меладычныя імкненні да ўстою выяўлены даволі слаба, часта ўзнікае адчуванне ладавай пераменнасці.

Існуе пентатоніка мажорнага і мінорнага нахілення:

маж нахілленне мін. нахілленне трыхоры



Пентатоніка – адна са старажытнейшых ладавых сістэмамі, якая ўласціва музычнаму фольклору многіх народаў (татараў, марыйцаў, венграў, шатландцаў і інш.). Асабліва характэрная для Кітая (у мажорным варыянце), Кірасі, В'єтнама (у мінорным варыянце).

Гемітонная пентатоніка (паўтонавая) – разнавіднасць асноўнага, ангемітоннага варыянта. Тыповая для японскай музыкі (прыклад гукарада: *e-f-a-h-d*).

Геміольныя лады – лады, у якіх інтэрвал павялічанай секунды меладычна падкрэслены (у адрозненні ад гарманічнага мінора, дзе ход на пав.2 у мелодыі пазбягаецца і па законах класічнай гармоніі лічыцца забароненым):

Геміольныя лады шырока распаўсяюджаны ва ўсходній музыцы – арабскай, яўрэйскай, армянскай і інш. Найболыш ужывальнымі з'яўляюцца 2 лады з дзвіумі павялічанымі секундамі:

Геміольны мажор – з III і VI ступенямі;

Геміольны мінор – з IV і VII ступенямі (зрэдку завецца венгерскай ці цыганскай гамай):



Сіметрычныя лады – утвараюцца ў выніку раўнадольнага дзялення актавы на 2, 3, 4, 6 частак. Інтэрвальныя ячэйкі, якія ўтвараюцца (трыйтон, 6.3, м.3, 6.2), запаўняюцца аднолькава (сіметрычна). Прыклады сіметрычных ладоў:

Цэлатонавы лад ($12:6 = \text{в.2}$) – гукарад: 2-2



("гама Чарнамора");

Тон-паўтон ($12:4 = \text{м.3}$) – гукарады: 2-1, 1-2

("гама Рымскага-Корсакава");

Павялічаны лад ($12:3 = \text{в.3}$) – гукарады: 3-1, 1-3;

Трытонавы лад ($12:2 = \text{трытон}$) – гукарады: 5-1, 1-5 і інш.



Сіметрычныя лады ў народнай музыцы амаль не ўжываюцца, яны сустракаюцца ў музыцы XIX ст. (напрыклад, у Н. Рымскага-Корсакава), у XX ст. шырока выкарыстаны ў творчасці А. Скрабіна, I. Стравінскага і О. Мессана (ён называў іх "ладамі абмежаванай транспазіцы").

Білет 18. Перыяд і кадэнцыі

Перыяд – найменшая гамафонная форма, якая ўтрымлівае адносна закончаную музычную думку.

Перыяды бываюць:

1. а) – якія складаюцца з двух ці больш сказаў;
- б) – адзінай будовы (не падзяляюцца на сказы);
2. а) – аднатаналльныя;
- б) – мадуліруючыя;
3. а) – квадратныя ($4+4, 8+8$ тактаў і да т.п.);
- б) – неквадратныя;

з *пашырэннем* – увядзеннем недасканалай ці перарванай кадэнцыі, секвенцыі і г. д.;


з *дапаўненнем* – дадатковай (часцей plagal'nyj) кадэнцыяй, якая ідзе пасля заключнай поўнай дасканалай кадэнцыі.

Кадэнцыя – мелодыка-гарманічны зварот, які завяршае музычную пабудову. Дзеліцца:

1. Па месцы ў форме – на:
пасярэдняя, заключальная, дадатковая.
2. Па ступені завершанасці – на:
поўная (на T), палаўненная (не на T)
3. Поўная – два віды:
дасканалыя – *T* на моцнай долі, у выглядзе трохгучча ў меладычным становішчы прымы;
- недасканалыя* – пры незахаванні любой з гэтых умоў;
- перарваная кадэнцыя* – пераход яскравай *D* не ў *T*, а ў *S* (*D7-U1*).

У класічных кадэнцыях тыпова выкарыстанне *кадансавага кварт-секстакорда* (*K4⁶*).

Метрычна-гарманічная схема перыяду з пашырэннем:



Прыклады кадэнцый:

C-dur

палаўнная перарваная поўная поўная
недасканалая дасканалая

Білет 19. Знакі скарочанага нотнага пісьма

Існуюць розныя ўмоўныя абазначэнні для спрашчэння нотнага запісу. Асноўныя группы:

1. Для паўтарэння частак музычнай формы:

a) – знак рэпрызы (дакладны паўтор);

b) – вольты (паўтор з другім канчаткам);

b) *Da capo al Fine* – у 3-х часткавай форме А В А указанне на паўтор рэпрызы (A) пасля сярэдняй часткі;

ці:

Dal segno – паўтор ад умоўнага знака (ад знака)

2. Для паўтарэння асобных тактаў і іх частак:

a) – знакі паўтарэння такта;

b) – паўза ў пэўную колькасць тактаў;

b) – паўтор фігуры ў сярэдзіне такта.

3. Для паўтору аднаго гуку ші сутучча:

a) – рэпетышыя;

6) – трэмала (ці трэмалянда).

4. Для працягвання выканання ўказанага штрыха ці нюанса: *simile* (так сама), *sempre* (увесь час).

5. Знакі актаўных змяненняў:

a) 8 ----- ці 8 ----- – перанос на актаву ўверх ці ўніз;

b) – падваенне гукаў у актаву (уніз).

Білет 20. Мелізмы

Мелізмы – невялікія меладычныя фігуры, якія ўпрыгожваюць асноўную мелодию. Абазначаюцца ўмоўнымі знакамі ці дробнымі нотамі. Шырокое распаўсюджванне атрымалі ў клавесіннай музыцы XVII–XVIII стст.

Асноўныя віды мелізмаў:

1. *Фаршлаг* – два віды: кароткі і доўгі.

Кароткі – перакрэслены, выконваецца за кошт папярэдняга гуку.

Доўгі – неперакрэслены, выконваецца за кошт асноўнага гуку.

2. *Мардэнт* – просты, перакрэслены, двайны.

Выконваецца за кошт асноўнага гуку.

Просты – з верхнім дапаможным гукам.

Перакрэслены – з ніжнім дапаможным гукам.

Двойны – выкананы двойчы:

3. *Трэль (tr~)* – хуткае чаргаванне асноўнага і верхняя дапаможнага гукаў = працягласці напісанай ноты. Часта пачынаецца ці канчается фаршлагам:


4. Групета **ф** — меладычнае абліяванне асноўнага гуку.

Выконваецца за кошт асноўнага гуку. Бывае:

- a) 4-гукавае — пачатак з верхняга дапаможнага гуку;
(перакрэсленае — пачатак з ніжняга дапаможнага гуку);
b) 5-гукавае — пачатак з асноўнага гуку;



5. Арпеджыата — паслядоўнае выкананне гукаў акорда. Часта выкарыстоўваецца ў музыцы для арфы.



ДАДАТАК

Кароткія вызначэнні

1. *Ператварэнні* (інтэрвала і акорда) — дасягаюцца перамяшчэннем яго ніжняга гуку на актаву ўверх ці верхняга гуку на актаву ўніз. Пры ператварэнні акорда ніжнім гукам становіцца не асноўны тон, а тэрцыя, квінта ці септыма акорда.

2. *Лад* — сістэма гукаў, аб'яднаных агульным устоем (у адрозненне ад *гукарада*, дзе няма ўстою).

3. *Акорд* (у класічнай гармоніі) — сугучча з трох ці больш гукаў, якія могуць быць размешчаны па тэрцыях (у адrozненне ад *сугучча* — як любога спалучэння гукаў па вертыкалі).

4. *Метр* — раёнамернае чаргаванне моцных і слабых доляў часу.

5. *Рытм* — суразмеранае чаргаванне гукаў адноўкавай ці рознай працягласці.

6. *Размер* — паказ долі метра пэўнай працягласцю.

7. *Тэмп* — хуткасць руху, частата пульсавання метрычных доляў.

8. *Кадэнцыя* — мелодыка-гарманічны зварот, які завяршае музичную пабудову (напрыклад, сказ ці перыяд).

9. *Энгарманізм* — адноўкавае па вышыні гучанне некалькіх розных па назве гукаў (інтэрвалаў, акордаў, танальнасцяў).

10. *Альтэрацыя* (няўстойлівых ступеняў ладу) — храматычнае павышэнне ці паніжэнне ступеняў, якое абвастрае іх імкненне ва ўстойлівия.

11. *Дыятоніка* — сямігукавая ладавая сістэма, усе гукі якой могуць быць размешчаны па чистых квінтах (напрыклад: белаклавішная — *f-c-g-d-a-e-h*).

12. *Пентатоніка* (беспаўтонавая) — пяцігукавая ладавая сістэма, усе гукі якой могуць быць размешчаны па чистых квінтах (напрыклад: *f-c-g-d-a*). Не мае трытонаў і паўтонаў.

13. *Геміола* — (грэч. — "паўтарачны"). Рытмічная геміола — двухдольны матыў у трохдольным такце: $3/4$ *f-e-d-c f-e-d-c f-e-d-c*. Геміольныя лады — лады з павялічанымі секундамі.

14. *Змешаныя лады* — лады, якія ўтвараюцца ад змешвання розных ладавых гукарадаў. (Напрыклад, лідзійска-міксалідзійскі, сумяшчаючы характэрныя ступені лідзійскага і міксалідзійскага ладоў).

15. Сіметрычныя лады – лады, якія ўтвараюцца ў выніку раўнадольнага дзялення актавы на 2, 3, 4, 6 частак. Прыклады: лад "тон-паўтон" (пры дзяленні актавы на 4 часткі па паўтарачных); цэлатонавы лад (пры дзяленні актавы на 6 частак па цэлых тонах).

16. Поліакорд – шматтукавы акорд, які расслойваецца на 2 і 3 некалькі адносяна самастойных частак.

Прыклад: "Акорд Пяцрушкі" (у балеце І. Стравінскага):

*c-e-g
ais-cis-fis*

Поліад – адначасовае спалучэнне па вертыкалі двух ці некалькіх розных ладавых гукарадаў. (Напрыклад, у верхнім голосе лідзійскі лад, у ніжнім – дарыйскі).

Поліртмія – адначасовае спалучэнне па вертыкалі фігур асноўнага і ўмоўнага рytмічнага дзялення (2:3 і г. д.).

Поліметрыя – адначасовае спалучэнне па вертыкалі двух ці некалькіх розных размераў.

18. Танальнасць – высотнае становішча ладу. (До мажор = мажор з тонікай "до").

Храматычная танальнасць – танальнасць у сучаснай музыцы, у якой на кожнай з 12 ступеняў храматычнай гамы можа быць пабудаваны любы акорд. (Напрыклад, у C-dur могуць быць акорды: fis-ais-cis, es-ges-b і г. д.).

19. Дыятанічны тон і паўтон – складаецца з дзвюх суседніх ступеняў (паўтоны: *g-as, g-fis*, тоны: *g-a, g-f*);

Храматычны тон і паўтон – можа складацца:

а) з адной ступені, узятай у розных відах (паўтоны: *g-gis, g-ges*, тоны: *ges-gis, g-gisis, g-geses* і г. д.);

б) з дзвюх несуседніх ступеняў (паўтоны: *dis-fes, ais-ces*, тоны: *dis-f, ais-c* і г. д.).

20. Мадуляцыя – пераход у другую танальнасць з калэнцыйным замацаваннем у ёй.

(У алдрозненні ад *адхілення* як часовага выхаду ў другую танальнасць без калэнцыйнага замацавання ў ёй).

Дадатковыя звесткі па гісторыі музычных ладоў

У Старожытнай Грэцыі музыка была цесна звязана з філософіяй, астралогіяй і матэматыкай. Піфагор, напрыклад, вывучаў сувязь музыки з нябеснымі свяціламі і стварыў вучэнне аб гармоніі сусветных свяцілаў. Славуты філософ Платон займаўся праблемай выхаваўчай ролі музычных ладоў. Ён усхаляе мужны дарыйскі лад, крытыкуе лідзійскі і іанійскі за іх сладастраснасць і за тое, што яны служаць для весялення. У яго вачах музыка мела выцверажальны ўплыў. Аднойчы на бяседзе ён прымусіў выканаць на флейце замяніць страсны іанійскі лад на ўзвышаны дарыйскі і гэтym, калі верыць гісторыкам, абрауміў аднога маладога чалавека, які ў запале рэўнасці і віннага хмелю сабраўся было падпалиць дом сваёй каханай (гл. Л. Саккетти. Очерк всеобщей истории музыки. – С-Пб., 1903. с. 53).

У Сярэдняй стагоддзі пад назвамі старожытнагрэчаскіх ладоў сталі разумецца іншыя гукарады, якія ўжо дайшлі да нашых дзён. У раннім хрысціянстве ў царкоўных спевах дапускаўся храматызм. У канцы III ст., калі хрысціянства зрабілася рэлігія афіцыйная, узніклі пеўчыя школы, для якіх распрацавалі новую сістэму ладоў. Храматызм быў забаронены. "Гукі храматычныя гэтак жа пагібелльныя для нораваў, як і розныя атручальныя напіткі" – казаў святы Клімент Александрыскі (гл. Клімент Александрыскі. "Педагог". – С-Пб., 1890, кн. II, гл. 5, с. 157). Тады і былі ўстаноўлены дыятанічныя сяміступенныя лады: іанійскі, дарыйскі, фрыгійскі і г. д. Вось чаму гэтая лады зредку называюць "царкоўнымі".

У Старожытным Кітаі, як і ў Старожытнай Грэцыі, вялікая ўвага надавалася сувязі музыкі з астралогіяй, палітыкай і медыцынай. Для кітайцаў кожны з пяці тонаў пентатонікі меў сваю канкрэтную назову і сімвалічнае значэнне:

гук "*фа*" – "кунг" – цар. Мелодыі з гэтай тонікай поўныя велічы і ўзнёсласці;

гук "*соль*" – "тшант" – міністр. Характар мелодыі павінен быць строгім і рэзкім;

гук "*ля*" – "кіо" – паслухмяны народ. Мелодыі мяккія і лагодныя.

гук "*до*" – "тшэ" – дзяржаўныя справы. Характар музыкі хуткі і энергічны.

гук "*рэ*" – "іу" – гэта зборны сімвал усіх рэчаў. Характар бліскучы, раскошны.

Гэтая пяць тонаў звязаны па кітайскаму вучэнню з пяццю элементамі свету: вадой, агнём, дрэвам, металам і зямлёй. (гл. Л. Саккетти. Очерк всеобщей истории музыки, с. 11).

Тыпы заданняў для пісьмовага экзамену

- Групаванне працягласцяў у мелодыі. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
- Ключы: перавод з альтовага і тэнаровага ў скрыпічны і басавы ключы.
- Ад дадзенага гуку набудаваць інтэрвалы ў 1,5; 2; 4; 4,5 тона. (Гэта значыць тэрцыі і сектсты з іх энгарманічнымі заменамі на характэрныя інтэрвалы, апошнія вырашыць).
- Ад дадзенага гуку набудаваць і вырашыць пав.6 (ці пам.3) з энгарманічнай заменай на дв.пам.8 ці дв.пав.1.
- Вызначыць і вырашыць напісаны акорд (павялічанае трохгучча, сектакорд, квартсектакорд, паменшанае трохгучча і сектакорд).
- Ад дадзенага гуку набудаваць указаны від септакорда, вырашыць, знайсці танальнасці:
 - в. маж.7 – 4 танальнасці: вырашыць як септакорд IV ст.
 - м. мін.7 – 6 танальнасцяў: вырашыць як септакорд II і IV ст.
 - м. з пам.5 – 4 танальнасці: вырашыць у кожную танальнасць:
 - як VII₇ мажора – 1 танальнасць (два варыянты вырашэння);
 - як II₇ маж. і мін.– 2 танальнасці (два варыянты вырашэння);
 - як DD у мажоры.
 - пам. 7 – 4 танальнасці:
 - як пам. уводны (VII₇) – 2 танальнасці (ва варыянты вырашэння);
 - як пам. уводны DD – 2 танальнасці.
- У дадзенай танальнасці (гарманічным мажоры ці міноры) напісаць і вырашыць акорды. Прыклады акордаў:

для гарманічнага мажору:

DD пав.4³ IV₇ D₉
II⁶ VII₇
VI 5³

для гарманічнага мінора:

DD пав.4³. II⁶, D₉
III₇
VII⁶

Тыпы заданняў для вуснага экзамену

- Прачытаць храматычную гаму: уверх (уніз).
- Назваць роднанская танальнасці для дадзенай.
- Ад дадзенага гуку вырашыць ладавы гукарад: маж. і мін. пентатоніку, дарыйскі, фрыгійскі, лідзійскі, міксалідзійскі, геміольны мажор і мінор, сіметрычныя лады – 1-2, 2-1, 1-3, 3-1, 1-5, 5-1.
- Назваць альтэрваныя ступені ў танальнасці.
- Дзе гук _____ альтэрваная ступень.
Узор: *рэ-бекар* – паніжаная II – *cis i Cis*, IV – *ais*, VI – *fis*, – павышаная II – *Ces*, IV – *As i as*, VII – *es*.
- Дзе гук _____ высокая (ці нізкая) ступень.
(Назваць 4 сяміступенныя лады). Прыклад:
Гук *d* – нізкая VII – *E* міксалідзійскі, II – *cis* фрыгійскі – высокая IV – *Az* лідзійскі, VI – *f* дарыйскі
- Дзе гук _____ змененая ступень.
(Назваць 4 лады: гарм. і мел. мажор і мінор). Прыклад:
Гук *d* – *es* гарм., *E* мел., *f* мел., *fis* гарм.
(VII#) (VII_b) (VI#) (VI_b)
- Прачытаць літарную гаму (*Des, fis* і г.д.)
- Назваць VI паніжаную ступень у мажорах з 5-7 бемолямі.
- Назваць VI і VII павышаныя ступені ў мінорах з 5-7 дыезамі.

Практычныя заданні:

- Вызначэнне ладу прапанаванай мелодыі.
- Аналіз перыяду і кадэнций.
- Ігра мелодыі з мелізмамі.
- Ігра мелодыі ў альтовым ці тэнаровым ключы.
- Пераклад музычных тэрмінаў.
- Вызначэнне і вырашэнне за фартэпіяна 3-х інтэрвалаў (дыятынічныя дысанансы, трытоны, храматычныя інтэрвалы) і 3-х акордаў: мажорнае і мінорнае трохгуччи з ператварэннямі, паменшанае і павялічанае; трохгучча з ператварэннем (акрамя пам.6⁴, септакорды без ператварэння) (акрамя D₇).

Вучэбнае выданне
Тэмы экзаменацыйных білетаў
па курсу элементарнай тэорыі музыкі

Укладальнік Карасёва Марына Валер'еўна

Музычны рэдактар Сцепанцэвіч К. І.

Рэдактар Рыбараў С. М.

Перакладчык і карэктар Гусева Д. І.

Вокладка Петрашэн Р. М.

Макет і вёрстка Ясінскага А. Б.

Арыгінал-макет выкананы на настольна-выдавецкай сістэме БелІПК.

Падпісана да друку 11.11.94. Фармат 60 x 84 1/16.

Папера лісчая. Гарнітура Times. Афсетны друк. Умоўн.-друк. арк. 2,09.

Ул.-вид. арк. 1,5. Тыраж 1000 экз. Зак. 542.

Беларускі інстытут праблем культуры. Ліцэнзія ЛВ №362.

220086, г. Мінск, вул. Каліноўскага, 12.

Надрукавана на ратапрынце ВПП Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь.

220004, г. Мінск, пр. Машэрава, 23.